

Запрашаем наведальца

3 лютага 2024 г.

Дзень грамадзянска-патрыятычнага і
духоўнага выхавання

Назва мерапрыемства	Час правадзеньня	Месца правадзеньня	Адказны
1 - 4 класы			
Пазнавальная праграма "Белая Русь"	9.00 - 9.45	Кабінет №13	Насытка С.У.
Свая гульня "Падарожжа па Радзіме"	9.55 - 10.40	Кабінет №9	Новік Т.А.
Зімовыя забавы/ Рухомыя гульні з мячом	10.50 - 11.35	Стадыён/ Спартыўная зала	Марчык Т.П.
Конкурс малюнкаў "Мая Беларусь"	11.45 - 12.30	Кабінет №12	Грыгор'ева В.В.
Вечар сустрэчы з выпускнікамі "Зноў у школу"	17.00 - 19.00	Спартыўная зала	Скобля Ю.М. Чабацько С.С.
5 - 8 класы			
Пазнавальная праграма "Белая Русь"	9.00 - 9.45	Кабінет №13	Насытка С.У.
Свая гульня "Падарожжа па Радзіме"	9.55 - 10.40	Кабінет №9	Новік Т.А.
Круглы стол "Я - адказны грамадзянін Рэспублікі Беларусь"	10.50 - 11.35	Кабінет №8	Баран І.Ф.
Конкурс малюнкаў "Мая Беларусь"	11.45 - 12.30	Кабінет №12	Грыгор'ева В.В.
Вечар сустрэчы з выпускнікамі "Зноў у школу"	17.00 - 19.00	Спартыўная зала	Скобля Ю.М. Чабацько С.С.
9 - 11 класы			
Наведванне факультатывных заняткаў і гадзіны спорту і здароўя згодна раскладу	9.00 - 12.30	***	***
Круглы стол "Я - адказны грамадзянін Рэспублікі Беларусь"	10.50 - 11.35	Кабінет №8	Баран І.Ф.
Вечар сустрэчы з выпускнікамі "Зноў у школу"	17.00 - 19.00	Спартыўная зала	Скобля Ю.М. Чабацько С.С.